

Дзень беларускага пісьменства

(Даведка)

Штогод у першую нядзелю верасня ў нашай краіне адзначаецца Дзень беларускага пісьменства.

Традыцыйна свята праводзіцца ў гарадах – цэнтрах асветы, культуры і кнігадрукавання, месцах з багатай гістарычнай спадчынай, з якімі непарыўна звязаны жыццё і дзейнасць славурых дзеячаў Беларусі розных часоў.

Упершыню ў 1994 годзе свята праходзіла ў г. Полацку. Затым яго сталіцамі былі Тураў (двойчы), Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Полацк (усяго – тройчы), Заслаўе (двойчы), Мсціслаў, Мір, Камянец, Паставы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае, Быхаў, Шчучын, Рагачоў.

У гэтым годзе юбілейны дваццаць пяты Дзень беларускага пісьменства у пройдзе ў кантэксце тэматыкі "Мая малая радзіма" у горадзе Іванава Брэсцкай вобласці.

Непасрэдна 2 верасня ў г. Іванава на галоўнай сцэне свята ў цэнтральным парку адбудуцца ўрачыстыя цырымоніі адкрыцця і закрыцця свята, цырымонія ўручэння "Нацыянальнай літаратурнай прэміі", выступленне гасцей свята – артыстаў беларускай эстрады.

Адначасова на прылеглых вуліцах будзе разгорнуты святочны гандаль. Будуць працаваць Фэстываль кнігі і прэсы, пляцоўкі майстроў народнай творчасці, мастакоў, дзіцячыя мястэчкі, выставачныя экспазіцыі музеяў і бібліятэк. На працягу ўсяго дня будуць праходзіць выступленні творчых моладзевых калектываў вобласці, прэзентацыі беларускіх выдавецтваў, у тым ліку кніжных праектаў, якія будуць прысвечаны юбілейным датам класікаў літаратуры: Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808-1884), Янкі Маўра (1883-1971), Канстанцыі Буйло (1893-1986); Максіма Гарэцкага (1893-1938), Сяргея Грахоўскага (1913-2002), Эдзі Агняцвет (1913-2000), Алеся Бачылы (1918-1983), Мікалая Ткачова (1918-1979) і інш.

Сярод асноўных мерапрыемстваў Дня беларускага пісьменства:

– "круглы стол" з удзелам замежных паэтаў і пісьменнікаў, арганізатарамі якога з'яўляюцца Міністэрства інфармацыі, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", РВУ "Выдавецкі дом "Звязда", выдавецтва "Мастацкая літаратура";

– навукова-практычная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, іншых навуковых устаноў нашай краіны;

– узнагароджванне пераможцаў рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў "Жывая класіка", накіраванага на павышэнне цікавасці дзяцей і падлеткаў да чытання, выхаванне падрастаючага пакалення на лепшых прыкладах нацыянальнай літаратуры, пошук і падтрымку таленавітай моладзі. Заснавальнікамі конкурсу з'яўляюцца Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі, ЗАТ "Сталічнае тэлебачанне", ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі".

Састаўной часткай Дня беларускага пісьменства традыцыйна з'яўляецца рэспубліканская навукова-асветніцкая экспедыцыя "Дарога да Святыняў" з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга, у якой прымаюць удзел прадстаўнікі творчай і навуковай інтэлігенцыі, духавенства. Экспедыцыя праходзіць па гарадах і вёсках некалькіх рэгіёнаў краіны і завяршае свой шлях у сталіцы правядзення свята.

Штогадова ў святочных мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства прымаюць удзел вышэйшыя афіцыйныя асобы Рэспублікі Беларусь, кіраўнікі міністэрстваў, дзеячы літаратуры, культуры, навукі, мастацтва, журналісты, прадстаўнікі пасольстваў, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь, замежныя дэлегацыі.

За час свайго існавання Дзень беларускага пісьменства стаў па-сапраўднаму нацыянальным святам, значнай падзеяй культурнага жыцця краіны. Святочныя мерапрыемствы праходзяць не толькі ў горадзе-сталіцы, але і па ўсёй рэспубліцы. Гэта – тэматычныя ўрокі, лекцыі, семінары, творчыя сустрэчы з вучонымі, пісьменнікамі, дзеячамі культуры, педагогамі.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ ПА
ПАДРЫХТОЎЦЫ І ПРАВЯДЗЕННІ ДНЯ БЕЛАРУСКАГА
ПІСЬМЕНСТВА

МІНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ІВАНАЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ
НАВУК БЕЛАРУСІ

МІНІСТЭРСТВА СПОРТУ І
ТУРЫЗМУ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

УПАЎНАВАЖАНЬІ ПА
СПРАВАХ РЭЛІГІЙ І
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ “САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ”

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА

2 верасня 2018 г.

г. Іванава

29 жніўня – 2 верасня 2018 года – Рэспубліканская навукова-асветніцкая экспедыцыя “Дарога да Святыняў” з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга

г. Мінск, Свята-Духаў кафедральны сабор – г. Лагойск – в. Малыя Ляды (Смалявіцкі раён) – г.п. Свіслач (Пухавіцкі раён) – г.п. Рудзенск (Пухавіцкі раён) – г. Дзяржынск – г. Клецк – Святое Поле каля в. Загор’е Сталавіцкага сельсавета (Баранавіцкі раён) – г.п. Ружаны (Пружанскі раён) – г.п. Целяханы (Івацэвіцкі раён) – г.п. Лагішын (Пінскі раён) – г. Іванава Брэсцкай вобласці.

ПРАГРАМА СВЯТА

1 верасня

09.00–10.00

**ДУА “Сярэдняя школа №4 г.Іванава”
(вул.Савецкая, 78)**

Урачыстая лінейка, прысвечаная Дню ведаў “Пісьменства і друку Беларусі – крыніца культуры і духоўнасці народа”.

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

10.30-10.50

**Універмаг
(вул. Савецкая, 79)**

Урачыстае адкрыццё кніжнага магазіна “Верасень”

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
ААТ “Белкніга”*

10.00-12.00

**ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка імя
Ф.І.Панфёрава” (вул.Першамайская, 5)**

“З любоўю да роднага слова”. Падвядзенне вынікаў
раённага агляд-конкурсу сярод бібліятэк па папулярызацыі
творчасці беларускіх пісьменнікаў

**Галерэя гістарычных асоб “Беларускія асветнікі –
першалюкары”**

**Выстава-хроніка “І будуць словы землякоў гучаць
над роднаю старонкай”**

Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам

10.00-14.00

Пляцоўка амфітэатра ў гарадскім парку

**Конкурсная праграма XXII абласнога свята-конкурсу
духавой музыкі “Фанфара-2018”**

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
ДУК “Брэсцкі АГКЦ”,
Іванаўскі райвыканкам*

12.00–14.00

**ДУК “Раённы музейны комплекс
імя Напалеона Орды”**

(в. Варацэвічы, вул. Крупскай, 36)

**Міжнаполны круглы стол беларускіх і замежных
літаратараў “Мастацкая літаратура як шлях адзін да
аднаго”**.

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”,
ВРУП “Мастацкая літаратура”,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”*

12.00–20.00

Плошча Кастрычніка

ФЕСТИВАЛЬ КНІГІ І ПРЭСЫ

Павільёны:

“Кнігі і прэса Рэспублікі Беларусь” (лепшыя выданні
мастацкай і вучэбнай кнігі, кнігі для дзяцей і юнацтва,
энцыклапедычная літаратура, альбомы, экспазіцыя
перыядычных выданняў Установы Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Рэлакшыя газеты
“Советская Белоруссия”, РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”);

“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтограф-
сесіі);

“Добрая кніга – дзецям” (прэзентацыі дзіцячых кніг,
гульні, віктарыны);

“Друкарскі двор XVI стагоддзя”.

Праекты:

кнігі – пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў “Мастацтва кнігі”;

кнігі пісьменнікаў-юбіляраў.

Прэзентацыя выставачнага праекта “Янка Купала. Жалейка”. прымеркаванага да 110-годдзя выхаду першага паэтычнага зборніка Я.Купалы.

Правядзенне грамадска-культурнай акцыі “Чытаем Купалу разам”.

Прэзентацыя творчых праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь “ПРОчытанне”, “Літаратура ў мастацтве”.

Выстаўка абласных і раённых СМІ.

Святочны гандаль кнігай.

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
Нацыянальная кніжная палата Беларусі,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.*

*Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы.
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і
народных традыцый”*

(вул. Савецкая, 50а)

12.00–20.00

Выстаўка “**Беларускі буквар: сувязь пакаленняў**”, прысвечаная 400-годдзю першага ў свеце выдання пад назвай “Буквар” і Году малой радзімы.

Выстаўка галаграм старадрукаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: “Біблія” Ф.Скарыны (Прага, 1517–1519), “Евангелле” П.Мсціслаўца (Вільня, 1575), “Новы Запавет і Псалтыр” (Куцеін, 1652).

“**Беларусы. Арт-пазітыў**”. Выстаўка малюнкаў вядомага мастака-графіка, члена Беларускага саюза мастакоў, аглядальніка газеты “СБ. Беларусь сегодня” Алега Карповіча.

Фотадакументальная выстаўка, прысвечаная юбілейным датам паэм Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”.

Літаратурна-дакументальная выстаўка “**Максім Гарэцкі. Ахвярую сваім “Я”...**”, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

“**Напісанае застаецца**”. Выстаўка кніг з фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага.

*Арганізатары – Міністэрства культуры,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны
музей Якуба Коласа,*

*Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
“Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”,*

- 12.00–18.00** *Брэсцкая абласная бібліятэка імя М.Горкага*
ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф.І.Панфёрава” (вул. Першамайская, 5)
Навукова-практычная канферэнцыя “Іванаўскія чытанні”.
Арганізатары – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Міністэрства інфармацыі, Іванаўскі райвыканкам
- 14.00–16.00** **ДУК “Мотальскі музей народнай творчасці” (аг. Моталь, вул. Леніна, 29)**
Краязнаўчыя чытанні па рукапісе Марыі Саковіч “Сяляне мястэчка Моталь і іх песні” (1877 год).
Выстава “Таямнічая мова кнігі” (з фондавай калекцыі “Друкаваныя выданні”)
Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам
- 12.00–19.00** **Пляцоўка вакол ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і народных традыцый” (вул. Савецкая, 50а)**
Праект “Майстры Брэстчыны”.
Выстава-продаж тэматычнай сувенірнай прадукцыі майстроў Брэсцкай вобласці, майстар-класы па традыцыйных рамёствах.
Тэатралізаванае прадстаўленне “Запрашаем да Мэйты” (лабурская карчма)
Арганізатар – Брэсцкі аблвыканкам
- 12.00–19.00** **вул. Савецкая, вул. Карбышава**
Праект “Вулічныя музыкі”
Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам
- 16.00–18.00** **“Янаўскія замалёўкі”.** Музычна-паэтычныя чытанні на балконах горада.
Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам
- 18.00–20.00** **ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і народных традыцый” (вул. Савецкая, 50а)**
Фінал рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”, прысвечанага Году малой радзімы ў Беларусі.
Арганізатары – Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі, ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне”,

- ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”,
РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”*
- 18.00–18.30** **Пляцоўка ў гарадскім парку**
Закрыццё абласнога пленэра разьбяроў
*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
ЛУК “Брэсцкі АГКЦ”,
Іванаўскі райвыканкам*
- 18.00–19.00** **Пляцоўка вакол ДУК “Іванаўскі раённы
Цэнтр культуры і народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)**
Этнадыскатэка “Палескія вытылінгічы”
Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам
- 17.30–18.00** **Вул. Савецкая**
**Хрэсны ход да Храма Пакрова Прасвятой
Багародзіцы ўдзельнікаў Рэспубліканскай навукова-
асветніцкай экспедыцыі “Дарога да Святыняў” з
Благодатным Агнём ад Гроба Гасподняга**
*Арганізатары – Упаўнаважаны на справах
рэлігій і нацыянальнасцей,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*
- 18.00–20.00** **Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы
(плошча Кастрычніка, 1)**
Малебен у Храме Пакрова Прасвятой Багародзіцы.
Перадача Благодатнага Агню ад Гроба Гасподняга на
лампадкі і свечкі прыхаджан.
- 21.00–22.30** **Санаторый “Алеся”**
Духоўна-асветніцкая сустрэча ўдзельнікаў
Экспедыцыі з жыхарамі аграгарадка Адрыжын, вёскі Махро,
персаналам і адпачываючымі санаторыя “Алеся”
*Арганізатары – Упаўнаважаны на справах
рэлігій і нацыянальнасцей,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

2 верасня

- 08.15–8.45** **ДУА “Сярэдняя школа № 4 г. Іванава”
(вул.Савецкая, 78)**
Пасадка Сада Малітвы.
- 09.00–10.30** **Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы
(плошча Кастрычніка, 1)**
Божая Літургія ў Храме Пакрова Прасвятой
Багародзіцы. Перадача Благодатнага Агню ад Гроба
Гасподняга на лампадкі і свечкі прыхаджан.
Арганізатары – Упаўнаважаны на справах

*рэлігій і нацыянальнасцей,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

11.00-11.20

Вул. 17 Верасня

Адкрыццё памятнага знака, прысвечанага XXV юбілейнаму Дню беларускага пісьменства ў Іванава.

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

11.20–11.55

Вул. Савецкая, 17 Верасня,

Першамайская, Леніна, Кірава

Урачыстае шэспе. прысвечанае 595-годдзю горада Іванава, XXV юбілейнаму Дню беларускага пісьменства.

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

12.00-13.40

Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ XXV ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА

Афіцыйная цырымонія адкрыцця свята.

Мастацка-тэатралізаваная дзея **“Малой радзіме пакланюся!”**.

Уручэнне **Нацыянальнай літаратурнай прэміі**.

Арганізатар – Міністэрства інфармацыі

12.00–20.00

Плошча Кастрчыка

ФЕСТИВАЛЬ КНІГІ І ПРЭСЫ

Павільёны:

“Кнігі і прэса Рэспублікі Беларусь” (лепшыя выданні мастацкай і вучэбнай кнігі, кнігі для дзяцей і юнацтва, энцыклапедычная літаратура, альбомы, экспазіцыя перыядычных выданняў Установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Рэлакшыя газеты “Советская Белоруссия”, РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”);

“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтаграф-сесіі);

“Добрая кніга – дзецям” (прэзентацыі дзіцячых кніг, гульні, віктарыны);

“Друкарскі двор XVI стагоддзя”.

Праекты:

кнігі – пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў “Мастацтва кнігі”;

кнігі пісьменнікаў-юбіляраў.

Прэзентацыя выставачнага праекта **“Янка Купала. Жалейка”**, прымеркаванага да 110-годдзя выхаду першага паэтычнага зборніка Я.Купалы.

Правядзенне грамадска-культурнай акцыі **“Чытаем**

Купалу разам”.

Прэзентацыя творчых праектаў Прэзідэнскай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь “PROчытанне”, “Літаратура ў мастацтве”.

Выстаўка абласных і раённых СМІ.

Святочны гандаль кнігай.

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
Нацыянальная кніжная палата Беларусі,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.*

*Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы.
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь*

12.00–20.00

ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і народных традыцый”

(вул. Савецкая, 50а)

Выстаўка “**Беларускі буквар: сувязь пакаленняў**”, прысвечаная 400-годдзю першага ў свеце выдання пад назвай “Буквар” і Году малой радзімы.

Выстаўка галаграм старадрукаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: “Біблія” Ф.Скарыны (Прага, 1517–1519), “Евангелле” П.Мсціслаўца (Вільня, 1575), “Новы Запавет і Псалтыр” (Куцеін, 1652).

“Беларусы. Арт-пазітыў”. Выстаўка малюнкаў вядомага мастака-графіка, члена Беларускага саюза мастакоў, аглядальніка газеты “СБ. Беларусь сегодня” Алега Карповіча.

Фотадакументальная выстаўка, прысвечаная юбілейным датам паэм **Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”.**

Літаратурна-дакументальная выстаўка **“Максім Гарэцкі. Ахвярую сваім “Я”...”**, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

“Напісанае застаецца”. Выстаўка кніг з фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага.

*Арганізатары – Міністэрства культуры,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны
музей Якуба Коласа,*

*Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь*

*“Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”,
Брэсцкая абласная бібліятэка імя М.Горкага*

12.00–15.00

ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф.І.Панфёрава” (вул.Першамайская, 5)

“Брэстчына турыстычная запрашае...”.

Прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу Брэсцкага рэгіёна

Арганізатары – Міністэрства спорту і турызму.

Брэсцкі аблвыканкам.

Іванаўскі райвыканкам

- 14.00-15.30** **Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)**
“Бачу Беларусь такой...” Літаратурна-мастацкая дзея
Арганізатар – ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”
- 14.30–14.40** **Ля будынка пошты**
(вул. Піянерская, 5)
Гашэнне маркі і паштовага канверта, прысвечаных
XXV Дню беларускага пісьменства ў Іванаве.
Арганізатар – Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, Іванаўскі райвыканкам
- 14.30-16.00** **г. Іванава, в. Ляскавічы, аг. Моталь, Яечкавічы**
Духоўна-асветніцкія сустрэчы з удзельнікамі
экспедыцыі “Дарога да Святыняў” у Нядзельнай школе
г. Іванава, ва ўстанове аховы здароўя “Іванаўская ЦРБ”, у
Нядзельнай школе в. Ляскавічы, ДOME культуры вёсак
Моталь, Яечкавічы
Арганізатары – Упаўнаважаныя па справах рэлігій і нацыянальнасцей, Брэсцкі аблвыканкам, Іванаўскі райвыканкам
- 15.30-15.45** **Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)**
Урачыстая цырымонія перадачы эстафеты
свята гораду Слоніму Гродзенскай вобласці.
Арганізатар – Міністэрства інфармацыі
- 15.45-17.00** **Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)**
“Мы – разам!” Рэспубліканская народна-патрыятычная
акцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі
Арганізатар – Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі
- 10.00–18.00** **Пляцоўка каля ДУК “Іванаўскі раённы**
Цэнтр культуры і народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)
Праект “Майстры Брэстчыны”.
Выстава-продаж тэматычнай сувенірнай прадукцыі
майстроў Брэсцкай вобласці, майстар-класы па
традыцыйных рамёствах.
Арганізатар – Брэсцкі аблвыканкам
- 10.00–22.00** **Вул. Кірава, Карбышава**
Праект “Брэсцкія панадворкі”.
Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам, Брэсцкі абласны саюз спажывецкіх таварыстваў, гаррайвыканкамы
- 10.00–22.00** **Вул. Леніна, гарадскі парк**
Кірмаш беларускіх прадпрыемстваў.

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
Брэсцкі абласны саюз спажывецкіх таварыстваў,
камітэт эканомікі Брэсцкага аблвыканкама,
гаррайвыканкамы*

10.00–22.00

Гарадскі парк

Свята-фэст беларускай кухні і беларускай прадукцыі.

*Арганізатары – Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

12.00–20.00

вул. Савецкая, вул. Карбышава

Праект “Вулічныя музыкі”.

Арганізатар – Іванаўскі райвыканкам

14.00–16.00

**Гарадскі стадыён
(вул. Савецкая, 24)**

Футбольны матч 12 тура Чэмпіянату Брэсцкай вобласці па футболе (каманды г. Іванава і Баранавіцкага раёна)

*Арганізатары – Міністэрства спорту і турызму,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

16.00–17.00

Гарадское вадасховішча

Прэзентацыя фестывалю воднага турызму “Мотальская рэгата”, злёту аматараў воднага турызму “Днепрабугская эстафета”

*Арганізатары – Міністэрства спорту і турызму,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

16.00–18.00

**ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)**

Заклучны канцэрт і ўзнагароджванне пераможцаў XXII абласнога свята-конкурсу духавой музыкі “Фанфара-2018”

*Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
ДзУК “Брэсцкі АГКЦ”,
Іванаўскі райвыканкам*

17.00–19.00

Спартыўныя пляцоўкі ў гарадскім парку

Таварыскія сустрэчы аматараў міні-футбола і валеябола

Паказальныя выступленні выхаванцаў маладзёжнага спартыўнага клуба “Асахі” (каратэ-до)

*Арганізатары – Міністэрства спорту і турызму,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*

20.00–22.00

Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)

ЗАКРЫЦЦЁ ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.
*Канцэрт майстроў мастацтваў “Льецца песня над
Палессем”.*

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам*